

ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

№ 143 (1110)

Нядзеля. 22-га чэрвень 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	: . . .	30 кап.
3 месяцы	: . . .	90 .
6 месяцаў	: . . .	1 р. 80 .
1 год	: . . .	3 р. 30 .

АДРЭС РЭДАНЦЫ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактарэс — 7-25,
секретарыт — 12-19.
АДРЭС КАНТОРЫ:
Комсамольскага 25, тэлефон № 903.

Кошт апошнага № 2 кап.

ГОД ВЫДАНЬЯ X.

На шляху да XVI з'езду УсесіП(б)

ПЕРШЫ РАПАРТ У СУМКУ ЗСТАФЕТЧИКАУ ЗДАУ „КОМУНАР“ ХТО НАСТУПНЫ?

Районы і прадпрыемствы Менскія гатовы здаць рапарт. Комсамольскія організацыі яшчэ да гэтага часу не раснічаліся. Маўчачы акругі праз якія ня будзе праходзіць эстафета.

Пачалася падрыхтоўка рапарту ў раёнах, праз які будуть праляжыць удзельнікі эстафеты.

У Крупках 24 чэрвень організуваеца масавы выхад фізкультурнікаў у колгасы для збору рапарту. Уже прадстолі рапарты наступнім коштас: «Сав. Беларусь», «Дзяржынскага», «1-га мая». У сячо га Крупскім раёне будуть рапартаваць 17 колгасаў. У Ворышы мобілізавана ўся грамадзкасць на падрыхтоўку да XVI партзеду.

На сходах абіраюць удзельнікаў эстафеты. На акруге ў эстафету уключаюцца яшчэ два раёны: Гродзенскі і Мсціслаўскі, адкуль пойдзе эстафета на Іады.

На Аслібадзе ўже аграварвады рапарты на скодах рабочых. Рыхтуе рапарты і Дубровенская Мануфактура.

Усіго па Аршанскій акруге будзе рапартаваць 22 прадпрыемствы. Эстафеты ў Ворышы павязаны на 10-12 ведамсцтвых і адных мотоциклетах. Ад Аршанскай акругі у Маскву падае адзін чалавек. Месца прадстаўлена дапашчу ўдарніку Дубровенскай Мануфактуры.

На сухінчынах эстафеты будзе организавана комізною гуманітату. У Ж

дак ужо пачалася рапарты ў Камскімі. Ніжэйшыя ёзди аб адачы рапарту ўзыходзяць на комсамольскіх сходах.

У Ворышах да гэтага часу не пачата падрыхтоўка рапарту ў раёне. Акруга, як спредне ёздило памеж краем ці вебяльсцю з раёнам усё больш становілася дзвінім аўтамабільным систэмам.

— рапортует у габінёце ўсіх членів рапортчыкаў. Адносна рапорту ў т. Жуковскага скажаю: «Прадпрыемствы-рэспубликанскія рапорты да XIII з'езду пададзены і звычайенню дзяржапарату ў раёне, які ўзяўлецца XVI з'езду партыі». Такое становішча ў Ворышах. Там фінансава-тэхнічніцтва, дзяржавы, сбоі апопітчыністкі, як разумею. Кам. старшыні рапортогу ФБ т. Жуковскага по звязанію пададзеным дзвінім дасягненню і пададзеным дасягненню XVI з'езду партыі». Такое становішча ў Ворышах. Там фінансава-тэхнічніцтва, дзяржавы, сбоі апопітчыністкі, як разумею. Кам. старшыні рапортогу ФБ т. Жуковскага по звязанію пададзеным дзвінім дасягненню XVI з'езду партыі».

ШАХ МОТО-АУТО-ЭСТАФЕТЫ — БССР.



«Мы — „комунараўцы“ за соцялістычныя тэмпі» Рапарт XVI Усесаюзныму з'езду

З руін маленькіх сельска-гаспадарчых майстэрняў і мізэрнага прако-лектыву вырас «Комунар» — чыгуналіцейны і машина-будаўнічы завод з вытворчай прарограмай на 1929-30 г.— 3.215.000 руб., супроць 1.300.000 руб. у 1927-28 г. Пры зусім стара-абшарчаным абсталаваніні пры шэрагу цікавасці, звязаных з рэконструкцыйным заваду, вынікі работы першых 8-мі месяцаў даюць перавыканніе прамфінплану; па выпрацоўцы — на 103,6 проц. супроць пішину на першым пайгоўстве, па вытворчасці працы — на 35,7 проц. замест пішинавых 29,9 проц., зарплата к пішину 108,8 проц. па звычайному сабекшту — на 27,3 проц. замест 26 проц. па заладных трэсту, працоўны супроць 0,66 проц. у 1928-29 г., злыжаны ў першым квартале 1929-30 г. да 0,32 проц. а 413 рабочыя у 1927-28 г. завод вырас да 900 ў 1930 г.

Гэтых паказаній можна было дасягнуць толькі дзякуючы высокай сывідомасці і адданасці рабочых, якія вылілася ў організацый 3-х ударных цхтакі — два з іх абысьцілі сябе комуністычнымі, — на завадзе ёсць 5 брыгад. 6 комун. Рабочыя, аграварнышы задачы надыхаючага бальшавіцкага з'езду, абысьцілі такарыі цхударнікамі 16-га з'езду, организаваны ў той жа часе ўдарнікі брыгады і адну комуну, 160 рабочых і пішадзельных абысьцілі сябе ўдарнікамі ў 16-га партзеду.

Гэты вынік — самы лепшы падарунак, які з радасцю комунараўцу прыпадноўшы 16-му партзеду.

Гэты вынік ёсць таксама лепшым довадам правільнасці генеральнай лініі партыі на хуткае развязаніе прадпрыемстваў, якія вырабляюць прылады вытворчага, чым пролетарская дзяржава вyzvалацца да капиталістычнай залежнасці, забясьпечвае машынамі колектывізаціонную вёску.

Уступленнем у партыю за 4 месяцы больш 100 старых рабочых яшчэ раз запісалі сваю гатоўнасць змагацца за піцігодніці ў чатыры гады, бязвічна змагацца супроць малавераў, вышкі і ўсіх масы ўхілістах,

з'езду, што з палкае комунараўске прызвіщы, адзначаючы выносы на аграварнай з'езду прапанову аб выданні спецыяльнай штодзёнай шматмільнейшай газэты «Рабоча-колгасны ўдарнік», якая павінна быць органам ЦК УсесіП(б) пры «Правде» і будзе непасрэднай змагацца за ўдарнікі соцялістычных тэмпіў індустрыялізацыі краіны і рэконострукцыі сельскай гаспадаркі. Непасрэднай і простай задачай «Рабоча-колгаснага ўдарніка» павінна стаць концэнтраваны на сваіх спярэдку паслонках і распаўсюджаны ў гарадах мас вонкшыні соцялістычных мэтаў работы — соцялістычнага спаборніцтва, ўдарніцтва і г. д. на завадах, фабрыках і колгасах, врабіўшы з Рабоча-колгаснага ўдарніка» штоўдзены настоілы паказальнік барацьбы за соцялістычныя тэмпі. Газэта павінна быць даступна кожнаму рабочому і шматмільным колгасным, братца-бядняцка-сераднячкім масам па сваіх цэнтрах.

Няхай жыве XVI з'езд УсесіП(б)!

З генэральнай лініі першы, супроць праўных, як найблізкіх небізпечных, «левых» загібічнікаў і роштак контра-революцыйнага троцізму!

Па даручэнню іштыні:
Бюро партколекцыі.

Дзенем.

Хадайнічанне аб узнагародзе тав. Уншліхта ордзінам „Чырвонай Зоркі“

МАСКАВА, 19. Пленум Маскоўскага абласнога ТСА-Авіахаму з'явіўся ў просльбе да Цэнтральнага Савету ТСА-Авіахаму хадайнічанне перад урадавымі органамі аб узнагародзе тав. Уншліхта ордзінам „Чырвонай Зоркі“.

НА ЛІПЕНЮ М-Ц НІВОДНАГА КОМСАМОЛЬЦА

ПА-ЗА ШЭРАГАНІ ПАДПІСЧЫНОУ

на „Чырвоную Зьмену“ Подпішыся сам і звязяй буй кішыні

Выключыць лішнє звязні

ДК падпісі вынес рашэнне аб ліквідацыі акругі і перадае яго на з'езду ўсеіх сіл УсесіП(б). Пасланіца акругі выразае ўсе аўтамабільныя пытанні аб ром акуру і систэме савецкага будаўніцтва.

Акуру, як спредне ёздило памеж краем ці вебяльсцю з раёнам усё больш становілася лішнім аўтамабільным савецкім систэмам.

XVI пакіянферэнцыя даха чотвёртую дыректыву паранесецы цэнтру паміжнасці работы па палепшэнні і звычайному дэяржапарату ў раёне, які ўзяўлецца XVI з'езду партыі». Такое становішча ўзяўлецца ў габінёце ўсіх членів рапортчыкаў.

ХІІІ пакіянферэнцыя даха чотвёртую дыректыву паранесецы цэнтру паміжнасці работы па палепшэнні і звычайному дэяржапарату ў раёне, які ўзяўлецца XVI з'езду партыі. Дыректыва даха чотвёртую дыректыву паранесецы цэнтру паміжнасці работы па палепшэнні і звычайному дэяржапарату ў раёне, які ўзяўлецца XVI з'езду партыі.

Дзялъці з'ясцілі часу паказа, што дыректыва XVI пакіянферэнцыі ўзялася яшчэ даўно, ад актычнай каторага ў вічнай іеры залежніць вынік важнейших класавых бабў за перамогу сацыялізму ў краіне. Раён вызұлаеца савесцімі дарадамі бадай найблізкі аўтамабільнымі пытаннімі.

Ліквідацыя акругі дастьца ю-савецкай сістэме і значна павысіць навіннікі на падыходе. Акруга ў іншых сістэмах была навіннікі на падыходе. Гэтая з'ява ўзяўлецца ўсіх членів рапортчыкаў.

Комсамольскія организации падпісі вынесілі звязніцы дарадамі на ўсіх членів рапортчыкаў.

М. П.

СЕЛЬМАШБУД ДАСЦЫ ЗАПАСНЫЙ ЧАСТКІ ДЛЯ Т АНТАРАУ

Быть чануе пакіянфоры УсесіП(б) з'яўлілаеца падыходчай святачесці, яна апраесцца на толькі на праўдзівіні палажэнні, але і аўтамабільнае з'яўлінічнае рабочае. Гэтую з'яву ўзяўлецца ўсіх членів рапортчыкаў.

Камісія УсесіП(б) падпісі вынесілі звязніцы дарадамі на ўсіх членів рапортчыкаў.

Інструментальны цех выправілае ўесь тэхнічны інструмент, вырабляючы часткі сіліндричных машын патрабуючых рамонту, у даны час працуе члены рапортчыкаў.

Інструментальны цех выправілае ўесь тэхнічны інструмент, вырабляючы часткі сіліндричных машын патрабуючых рамонту, у даны час працуе члены рапортчыкаў.

Інструментальны цех выправілае ўесь тэхнічны інструмент, вырабляючы часткі сіліндричных машын патрабуючых рамонту, у даны час працуе члены рапортчыкаў.

Пачын Менску пераесяці ў практыку ўсёй організацый

САМАПРАВЕРКА РАБОТЫ ОРГАНІЗАЦІИ У ЗВЯЗКУ З ПЕРАВЫБАРАМ БЮРО—МАГУТНЫ ШТУРШОК У ПАВАРОЦЕ САЮЗУ ТВАРАМ ДА ВЫРАШЭННЯЯ КАНКРЭТНЫХ ЗАДАЧ СОЦБУДАҮНІЦТВА

Бязлітасна біць па тых, хто спрабуе аказеніць, заіснуць у чыноўніціх апаратных рамках жывую спраўу

Усёй масай уклочыца ў самаправерку

Усім АК, РК і ячейкам аб правядзеніі самаправеркі работы і становішча ЛКСМБ

У парадку падрыхтоўкі да 10-га здэцаму комсамолу Беларусі і 9 звезд, УсельКСМ, комсамольская организація Менску правядзіць масавую самаправерку сваёй работы. Прыдаючы вілікае значэнне гэтаму мерапрыемству, ЦК ЛКСМБ рагушы: правядзіму зараз перавыбарчую кампанію бюро ячек і камітэтаў ЛКСМБ шчыльна ўзваляць з правядзеннем масавай самаправеркі—агляду ўсіх работы комсамолу Беларусі і яго наасобных ажыцьцін.

У аснову работы на самаправерцы павінна быць падложана праверка таго, якіх і ўсіх комсамольских организацій і наасобных комсамольцаў змагаюцца за сапраўдныя баявыя і ўзарныя тэмны ў практыцы работы саюзу.

Самаправерка организаціі павінна праходзіць па лініі праверкі выканання ражэньнія ЦК УсельКСМ і судэцкага пленума ЦК КП(Б)Б, галоўным чынам па наступных пытаннях:

1) Барацьба за генэральную лінію партыі, яе ажыцьціненне ва ўсіх галінах соц. будаўніцтва, змаганье з небіспекай—правым опортунізмам і „левым” загібам, якія пасыпаюць праўы ўхіл.

2) Уздел комсамолу ў гаспадарчым будаўніцтве, як у горадзе, так і на вёсце.

3) Уздел комсамолу ў нац. култ. будаўніцтве.

4) Уздел комсамолу ў перавыбарчай кампаніі фабраўкоўма і выкананне дырэктыў саюзу за сумеснай работе комсамолу з профсаюзамі.

5) Пастаноўка ваёсковай працы ў комсамольской организації на группе маючых ажыцьцінню съежавальскага пленума ЦК УсельКСМ і пленума ЦК ЛКСМБ.

Асноўнай мэтай правядзімай самаправеркі зьяўлена не толькі выкананне недахоненія у працы комсамольской организаціі, але і высьвітленне дадатных баюў наасобных зьевінні комсамольской организаціі для перавысэння воліты юх работы ў іншых организаціях. Не абмікоўваюць толькі гэтыя, глоўнейшая задача самаправеркі зьяўлена: усімернае садзейнічэнне павароту саюзу але разгортаўсанне самакрытыкі ў саюзе—шчыльнае звязаніе да

стактовым і ў паўсядзённай працы комсамольскай ор-цы, часамі не звязанымі дзейсціем. Даэля гэтага—галоўнейшая задача ўсіх ор-цы, камітэтаў і ячек консамолу звязаніца прамысловасці, салдзейнічай і прамысловасці, выпускамі праклукцы, саюзцаў з стратамі і бракам, пакіруючыя саюзцаў за практычнай падборніцтвам на большую ступень разніцы.

Побач з праверкай ўзделе на комсамолу ў рэканструкціі с.-гаспадаркі, улага организаціи ў час самой праверкі павінна быць звернута на канчатковое выпраўлесьце запушчаных памылак, перагібу і скажэнняў лініі партыі, якія мелі месца ў практыцы колгаснага будаўніцтва, звязаныя асадлівую югу органаў на далейшае разніцыя колектыўіццаў ў ажыцьціні ражэннямі партыі, палепінаніе работы сярод батрацца-бядніцкай моладзі, организацію працы у колгасах, падрыхтоўку да ўборкі асевынага ўраджаю, жывёлагадоўлю і сілосаванні.

Самаправерка праверка павінна скрыстаць на падагодлівленію і пера-

ключэнію 3-х месячніку пахолу за беларускую пролетарскую культуру і культуры нац. меншасці ў счэты

1 практыку штодзённай работы на шані организації.

Самаправерка работы ор-цы павінна садзейнічыць сапраўднай пераработе работы комсамольскіх ор-ци, камітэтаў, ячек і пасобных комсамольцаў павінны памяць, што правядзенне самаправеркі патрабуе не формальная выконаўчая дырэктыва, што грунтавая мэта—не самаправерка для праўкі, а мэрапрыемства, как розване на палепашыне ёсёй сцэты працы і кіраўніцтва комсамольскай организаціі, паверкі таго, насколькі кіраўніцтва сапраўдны адпавядзе сучасным запасам абаваленіяў і зросцю політычнай насцілі мас «ола» і комсамольцаў.

Усе лепшыя слы комсамольскай организаціі павінны быць прызначаны на гэтыя работы.

Мы павінны дабіцца поўнага выканання дырэктыў Саюзу аб ажыцьцінні праўбываны актыну ў ячейках, каб сям'я восіламі азамагчы анонімі іх пасыпам, як і ў шчыльні на садзейнічай самаправеркі, так і право-зімія справаздачна—пера ѹбарчай кампаніі бюро ячек і камітэтаў комсамолу падрыхтоўка ў час падрыхтоўкі да 10-га здэцаму комсамолу Беларусі. Гэта патрабуе ад ўсіх комсамольскай организаціі, каб іншыя ячекі і асобіцца комсамольскай максымуму звязацца і пытанітвы на лініі выданні ўсіх праўбываў, якія мелі месца ў грабоце ор-ци, за сапраўдную пераработку работы у адпаведнасці з ажыцьцівымі партыі.

ЦК ЛКСМБ

Лепшыя вынікі ад ўсёй работы на самаправерцы немажлівы вяз самага разгортаўсання пролетарской самакрытыкі.

Разгорнутая самакрытыка і ўнутры саюзной демократыі ўва многім садзейнічала політычнай ростку нашага саюзу, але разгортаўсанне самакрытыкі ў саюзе—шчыльнае звязаніе да

ЦК ЛКСМБ

ПЕРАВЕСЬЦ! ПЛЯНЫ НА МОВУ ПРАКТИЧНАЙ РАБОТЫ

У Заслаўскім раёне началася падрыхтоўка да справадачна-перавыбарчай кампаніі бюро ячек і самаправеркі ўзделу БСМ у гаспадарчым і культурно-нацыянальным будаўніцтве. Гэта пытанскае абгаворана на бюро і пленуме РК ЛКСМБ, распралаваны практычныя мэрапрыемствы, кожнай ячейцы вызначана ячейка для ўсёй працы ячейкі. Але практычна да гэтай работы прыступілі пакуль што толькі наасобныя ячейкі. У колгасе „Полымя” і ў маастечку „Заслаўе” ячейкі падрыхтоўваюць насыгенгазаты, прысьвеканы самаправерцы і перавыбарамі і яшчэ некаторымі мэрапрыемствы, але большая частка ячейкі не раскалася. Такім чынам гэтыя мэрапрыемствы пакуль што знаходзяцца ў плянах у процесе распрацоўкі і не пераведзены на мову практычнай работы. Такое становішча патрабуе рашчага ўзмакненія тэмпера ажыцьціяўлення намечаных за

да

І ще раз пакуль што ажыцьціяўленіе, не засядаючы запавельванне тэмпера, незабясьнечаньне шырокай мобілізацыі комсамольцаў і мас і пасбоўнай моладзі падрыхтоўка да ўзмакнення політычнай саюзной ажыцьці.

Ячейка яшчэ не працоўвала да 16 здэцаму УсельКСМБ, не задумвалася, як належыць, над правядзеніем месячніку „Чырвоная Змена”.

Неабходна самым рашчагом чынам узмакніць удзельную вагу ячекі ў жыцці колгасу. Аналіччы ажыцьціяўлення падрыхтоўкі

Самаправерка павінна будзе па-

и ажыцьці ў шмат якіх ячейках. Таму справадачна-перавыбарчая кампанія бюро ячек і самаправерка павінны будуть паслужыцца вялікімі сродкамі для рашчага пераходу, забясьпечаны патрэбных тэмпераў работы ячекі на ўсіх вучастках гаспадарчага і культурно-нацыянальнага будаўніцтва.

М.

У ЦІСКОХ КАМІТЭСКИХ ЦЫРКУЛЯРУ



Падрыхтоўка да справадачна-перавыбарчай кампаніі саюзных органаў і самаправеркі ў шмат якіх організаціях.

„Гэроі“ апашленыя ідэі самаправеркі

Правядзенне самаправеркі

работы организаціі ў звязку з перавыбарамі бюро мае на мэце прыдніць самыя шырокія комітэты і пасбоўнай моладзі да ўзделу ў практыцы работы ячек. Камітэты на асноўных пытаніях

для правядзенія падрыхтоўчай работы ў звязку з перавыбарамі бюро ячек.

Акт гэтых гаворыць:

1. При правядзеніі працы ажыцьцівіе настуціне:

Справы знаходзяцца не ў парадку.

2. Наперкі па бягучых пытаніях да сіравы не надышты.

Далейшыя 5 пунктаў гаворыць аб тым, што дрэна ўзяла паслаўка, што пытанія не перадаваны ў адвальнай пытаннях.

Менавіта самаправерка на грунце садзейнічайца, ініцыятывы павінна быць больш узыльнай актыму насыць мас комсамольцаў, далучыць «мёртвыя душы» да непасрэднага ўзделу ў агульнай ячейкавай работе.

ЦК

Масавы ўздел комсамольцаў і пасбоўнай моладзі ў самаправерцы звязыца падрыхтоўкай на асноўных пытаніях.

Такім чынам масавасць звязыца гаворыць умовай паслаўкоў пытаніяў

ячекі правядзенія самаправеркі.

Мы завастрим увагу на гэтых менавіта таму, што ўжо зараз знаходзяцца комсамольскія помнадуры.

ненагчы—без актыўнешы ўзделу

комсамольцаў.

Мы завастрим увагу на гэтых чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”

справы жывога кіраўніцтва і пытаніяў

чыноўнікі паславіці „по належащую лініі”</

ПЕРАТВАРЫЦЬ АБАВІЗАЦЕЛЬСТВЫ Ў КОНКРЕТНЫЯ СПРАВЫ

Социялістычныя дагаверы па правядзенію месячніку "Ч. 3."

найшы быў выкананы

Чырвоне вены абавізальства

Цалы рад выкананых организаций вынес шэраг добрых пастаў і практичных прашкоў па правядзенію месячніку "Чырвонай Зъмены". Цалы рад организацый заключыў паміж сабою соціялістычныя дагаворы на гэтаку "чтобы".

Аднак, да гэтага часу яны ў жыцьці не ператвараюцца.

Надзвычайна дакравыя прывілады зьвідульца кошмалоўскай організацыі Жлобіну: выяваны па соп. снабжэнтва Рагачоу, а самі нічога не рабочы. Гэтых факты не аднікаюць, яны сустракаюцца ў цалым радзе кошмалоўскіх організацый.

У кожным дагаворы: у кожным плане работы мы сустракаюць пункты аб выкананьні кантрольных лічбаў тымразу, аднак можна в упоўненні скажыць, што да гэтага часу амаль ні адна організацыя не выканала кантрольных заданняў.

Дзіверальна ўсе кошмалоўскіе організацыі расыгілі зцца на пытаннях організацыі масавай работы вакол "Чырвонай Зъмены", а да гэтага часу выканаўці Шуїліскай ячейкі (Віцебшчына) ні адна ячейка не праляла элементарных масавых мерапрыемстваў (диспуты, организацыя клубу "Ч. 3." і г. д.).

Цалы шэраг дагавору, заключаных паміж ячейкамі, знаходзіцца пад сконом. Ні адні РК не зацікаўляўся праверкай выкананья пагоды.

Такім чынам, жывая конкретная справа,—прасоўванье газеты па соп. кошмалоўцу—губіцца ў папіровых завалах.

Час перайсці ад прыгожых слоў і гестаў да конкретных спраў.

Э. Н.

На збіянні яны нападайць

Права ў газетай дрэни права-
дзіцца кошмалоўскага ра-
ёну. У красавіку два разы сарні ў конферэнцыю чытчачоу "Чырвонай
Зъмены", ні разу ні было парады
упаўнаважаных газеты. Кантрольная
лічба—500 квадратных метраў—да гэтага
часу не выканана. Амаль ў кож-
ным заседанні выканавецца падпіска.
У студзені заседанія вышысьвалі 182.
В часіні темпамі даваюць падсумок,
у красавіку быў вечар молады,
промыслечы юбілею газеты, там па-
рады не выкананы.

В часіні темпамі даваюць падсумок,
у красавіку быў вечар молады,
промыслечы юбілею газеты, там па-
рады не выкананы.

Сергей Асоўскі.

Хто атрымліве гэты жэтон?



Жэтон з срэбра, які даецца
у ячэйкі прэміі лепшым
упаўнаважаным "Ч. 3."

Каб выкананіць пасленікую ўсебеларускай
конферэнцыі ЛІСМБ

аб 25.000 тыражы "ЧЫРВОНАЙ ЗЪМЕНЫ",
ты павінен сівачасові сам падпісанца на газету і завер-
баваць сваё таварыша.

Аднінта падпіса на выданы
"ЧЫРВОНАЙ ЗЪМЕНЫ"
не ліпень месяц і да канца году

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА № 143 (1119)

Менск, друкарня БДВ імя Т. Савічова

КЛЯСЦА СУПРОЦЬ КЛЯСЦЫ

у Францыі бастуе 20.000 рабочых

Дэмакстрацыйя пратесту

СУПРОЦЬ СЪМЕРТИГА ПРЫСУДУ НАД ТРЫМІЯ
РАБОЧЫМІ Ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 16. У Варшаве
адбылася дэмакстрацыйя ра-
бочых, якія пратеставалі су-
проць съмартнага прысуду,
вынесенага Львоўскім судом
трайм рабочым за распаўсю-
джванне нелегальнай літара-
туры.

БЭРЛІН, 20. У шэршу гар-
доў Нямеччыны адбылася дэм-
акстрацыйя пратесту рабо-
чых, якія выказалі сваё абу-
рыванье супроць съмартнага
присуду, вынесенага ў Поль-
ши да трах кошмалоўцаў.

З цывілізіі прыгавор над чатырма Амерыкан- скімі комуністымі

НЬЮ-ЁРК, 20. Вярхоўны Суд
зняволенія "на неізначаны
тармін" за ўздел у дэмок-
страціях б-га сакавіка—між-
народны дзень барацьбы з
беспрацоўем (формулі "на не-
ізначаны тармін" прадугледжвае
магчымасць турэмнага
зняволенія ад 6 месяцаў да
3-х год).

20.000 бастуючых рабочых ва Францыі

ПАРЫЖ, 20. Па прыбліжных
падліках ва Францыі ў сучасны
момант бастуе пад кіраўніцтвам
штурмтарных профсаюзаў, больш
20.000 рабочых, у тым ліку 15 ты-
сяч гарніку. Гэты падлік не ахоп-
ляе дробных прадпрыемстваў. У

цэнтры Луарскага вугальнага ба-
сейну ў Сант-Энене вялікія тысячи
bastуючых гарніку врабілі дэмок-
страцію. Поліцыя іхнікалася адабра-
ць у іх сцягі, але была адбіта.
Некалькі дэмакстрантаў паранена.

Ініцыятары бомбовых замахаў у Індый

ЛІНДАН, 20. Дамейшыя весткі
адносна выбухаў бомб, якія ме-
шада пядзяна ў шэрагу гарадоў
на поўночай Індыі, указаюць, што
ініцыятары бомбовых замахаў з'я-
вицца, відочна, белгійскімі цэнтраль-
нымі організацыямі. Спачатку разы-
валася слабая бомба, якая, відочна,
прызначалася для таго, каб пры-
цягнуць увагу позіцыі, а другая
бомба была з гадзіннымі механизмамі
і выбух яе быў разлічан на мо-
жливі прыбыцці позіцыі. У шэ-
рагу выбухаў паліцыя удалася па-
радвіць выбуху бомб, але ў Даль-
пуры і Гужранвале (у Панджабе)
частка поліцейскіх аказаўшася паре-
най ад выбуху бомб.

Рабочыя перамагаюць штурмбрэхерства

БЭРЛІН, 20. Барацьба рабочых
з штурмкорахерствам у Мансельскім
районе прыяла да новых перамог
рабочых. Бастуючыя, паміж іншыя,
абходзілі кватэры штурмбрэхераў,
што дзе добрыя вынікі. З упарай-
шага дня ўсіх хэздох, іх ёсьць
рэволюцыйныя сігнальныя кашоты,
функциянуюць паслы міжрабоку,
у якіх налічваецца больш 2.000 чо-
лавек.

ЗАБАСТОУНА ў ПАЛЕСТЫНЕ

ЛІНДАН, 18. У Палестыне ѿ-
білена трэхдойчанская забастоўка
знак пратесту супроць адбываўшойся
чора казыні трех арабаў. Нака-
рельне сімердю выкідаюць масавы
дэмакстрація па ўсёй краіне. У
Ніфе адбылася бойка паміж дэм-
акстрантамі і поліцыі. Поліцыйскі
офіцэр рагев, 20 дэмакстрантаў
арыентаваны. З Ерумім, паведам-
ляюць аб арышце чатырох дэм-
акстрантаў.

ПАПРАУНА

У пумары 136 за 14-га чэрвеня
ў артыкуле: "Пши севу недава-
канан на 16,4 проц." у 4-ын пад-
загалоўку на тэхнадагиду запу-
щана наступная памылка — запост:

"Зямля не павінна пуставаць"
напісаны; "Зямля не павінна за-
ставаць".

У Ж 41 за 20-е чэрвеня
ў артыкуле: "Ці нельга скараціць
планы спосаваньня—так зайду-
ліць. опортуністы Полаччыны"
посля слова опортуністы выпала
літара З.

**Супроць дэзэртыраў з
фронту вучобы**

Радныя політбоёў: які адбы-
ўся 4 чэрвень ў мястэчку
Плещаніцы (Меніччына),
паказаў, што за час з пер-
шага політбою да другога
ў Плещаніцай организа-
цыі гэсць некаторы зруш у справе
політычна-ідэнічнага
росту кошмалоўскіх мас.
Політбоў паказаў, што там
дзе ячэйкі змаглі ўвягнуць
вынужненне рэволюцыйнай
тэорыі з практычнай рабо-
тай справе абстайць бол-
шы-менш добра, але гэсць
такіх ячэйкі, якія не змаглі
увягнуць політучобы з
практычнай працаю і по-
літузовені крамськимі
далёка не на вышыні. Наво-
кал гэтых працаў аўтэрні-
таве 7 рабоче часті ячэйк, РК
ЛІСМБ павінен скласці гра-
мадскую думку і прынесьці
наложнныя меры да дэзэрты-
раў з фронту вучобы.

Анатоль Гольфман

КОМС МОНІКАІ ЧАЛІН-
ДАР

Дом кошмалу. З 22 чэрвеня
бібліотека будзе адчынена толькі па
четырех лічах месяца.

ФРК ЛІСМБ. 23 чэрвень, а 7-а
гадзіні вечарам, у памішкавы
палацоў з актывам, старшынам саветау
старшынамі рэдколегіі па пітанні
асенінага набору у ФЗВ

ФРК ЛІСМБ.

Відзіны ўзدзіктар
Рэдколегія